

ЗАЦВЕРДЖАНА

Працікол пасяджэння Праўлення

ААТ «Белінвестбанк»

30.03.2007 № 21

(у рэдакцыі рашэння Камітэта па кіраванні
актывамі і пасівамі ААТ «Белінвестбанк»

27.05.2021, працікол № 48)

Змяненні

Працікол ККАП ад 05.07.2021 № 66

Працікол ККАП ад 12.08.2021 № 84

Працікол ККАП ад 30.08.2021 № 90

Працікол ККАП ад 26.10.2021 № 108

ЗБОРНІК

памераў платы (узнагароджанняў) за аперацыі,
якія ажыццяўляюцца ААТ «Белінвестбанк»

VII. АПЕРАЦЫІ З БАНКАЎСКІМІ ПЛАЦЕЖНЫМІ КАРТКАМІ

ГЛАВА 19

АПЕРАЦЫІ З ДЭБЕТАВЫМІ КАРТКАМІ

№	Найменне аперацыі	Банкаўская плацежная картка (далей па тэксце	у тым ліку ў рамках прадуктаў	Памер платы (узнагароджання)
---	-------------------	--	-------------------------------	------------------------------

		гэтага раздзела – картка)		
7.1.	Выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння (перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння) для асноўнай (дадатковай) карткі:			
7.1.1.	пры афармленні карткі ў падраздзяленні «Белінвестбанк» ААТ	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ		7,50 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)		8 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)	«Пенсіённая карта»	не бярэцца
		Maestro	«Дзіцячая карта»	12 бел. руб.
		Visa Classic		18 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard		31 бел. руб.
		Visa Classic з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку, Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку		32 бел. руб.
		Mastercard Standard («Моцная картка»)	«Чорная пятніца»	31 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard	«Універсальная карта», «Картка студэнта», «Картка супрацоўніка», «Вучнёўская картка»	не бярэцца
		Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку			36 бел. руб.	
«ВАЯЖ»			110 бел. руб.	

			«ВАЯЖ» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	111 бел. руб.	
		Mastercard Gold	«ISIC», «ITIC», «IUTC»	3,6 еўра ў год	
			«Карта заўзятара»	1,99 бел. руб. (у 30 дзён)	
		Visa Rewards	«JOKER» для картак, аформленых да 14 кастрычніка 2020 г.	3,99 бел. руб. (у 30 дзён)	
			для картак, аформленых з 14 кастрычніка 2020 г.	4,99 бел. руб. (у 30 дзён)	
			«Экалагічная карта»	3,29 бел. руб. (у 30 дзён)	
		Visa Platinum		310 бел. руб.	
		Visa Infinite		1 890 бел. руб.	
7.1.2.	пры афармленні карткі з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт- банкінг»/»Мабільны банкінг»	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ		6 бел. руб.	
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)		6,5 бел. руб.	
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- Maestro («Моцная картка»)	«Пенсіённая карта»		не бярэцца
		Maestro	«Дзіцячая карта»		10 бел. руб.
		Visa Classic			14 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard			24 бел. руб.
		Visa Classic з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку, Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку			25 бел. руб.

	Mastercard Standard («Мощная картка»)	«Чорная пятніца»	24 бел. руб.
	Visa Classic	«Cashelkoff»	не бярэцца
	Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	28 бел. руб.
		«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	29 бел. руб.
		«ВАЯЖ»	95 бел. руб.
		«ВАЯЖ» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	96 бел. руб.
	Mastercard Gold	«Карта заўзятара»	1,99 бел. руб. (у 30 дзён)
	Visa Rewards	«JOKER» для картак, аформленых да 14 кастрычніка 2020 г.	3,99 бел. руб. (у 30 дзён)
			для картак, аформленых з 14 кастрычніка 2020 г.
		«Экалагічная карта»	3,29 бел.руб. (у 30 дзён)
	Visa Platinum		260 бел. руб.
	Visa VirtualReality		у адпаведнасці з главаю 25 гэтага Зборніка (пакет «Віртуальны»)
пры афармленні карткі з выкарыстаннем сістэмы «Мабільны банкінг»	Mastercard Gold	Асабістая з індывідуальным дызайнам	40 бел. руб.

7.2.	Плата за перагляд ліміту авердрафту ў бок павелічэння па ініцыятыве кліента	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Mastercard Gold	13 бел. руб.	
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца	
7.3.	Перавыпуск карткі ў выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа, кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка:			
7.3.1.	пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» (з захаваннем тэрміну дзеяння карткі, што замяняецца)	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ	6 бел. руб.	
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)		6,5 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)	«Пенсіённая карта»	
		Maestro	«Дзіцячая карта»	10 бел. руб.
		Visa Classic		15 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard		7 бел. руб.
		Visa Classic з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку, Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку		8 бел. руб.
		Mastercard Standard («Моцная картка»)	«Чорная пятніца»	7 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»)	«Картка студэнта», «Картка супрацоўніка», «Вучнёўская картка»	7 бел. руб.
		Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	10 бел. руб.
«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	11 бел. руб.			

			з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку		
			«ВАЯЖ»	10 бел. руб.	
			«ВАЯЖ»	11 бел. руб.	
			з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку		
		Mastercard Gold	«Карта заўзятара»	5 бел. руб.	
		Visa Rewards	«JOKER»	5 бел. руб.	
			«Экалагічная карта»	5 бел. руб.	
		Visa Platinum		15 бел. руб.	
		Visa Infinite		30 бел. руб.	
7.3.2.	пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» (з устанаўленнем новага тэрміну дзеяння карткі, што замяняецца)	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ		7,50 бел. руб.	
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)		8 бел. руб.	
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)	«Пенсіённая карта»		
		Maestro	«Дзіцячая карта»		12 бел. руб.
		Visa Classic			18 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard			30 бел. руб.
		Visa Classic з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку, Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку			31 бел. руб.
		Mastercard Standard («Моцная картка»)	«Чорная пятніца»		30 бел. руб.

		Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка»)	«Картка студэнта», «Картка супрацоўніка», «Вучнёўская картка»	27 бел. руб.
		Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	35 бел. руб.
			«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	36 бел. руб.
			«ВАЯЖ»	110 бел. руб.
			«ВАЯЖ» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	111 бел. руб.
		Mastercard Gold	«ISIC», «ITIC», «IUTC»	13 бел. руб.
			«Карта заўзягара»	10 бел. руб.
		Visa Rewards	«JOKER»	10 бел. руб.
			«Экалагічная карта»	10 бел. руб.
		Visa Platinum		310 бел. руб.
		Visa Infinite		1 890 бел. руб.
7.3.3.	пры афармленні карткі з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт– банкінг»/»Мабільны банкінг» (з захаваннем тэрміну дзеяння карткі, што замяняецца)	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ		6 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»)		6,5 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ- Maestro («Мощная картка»)	«Пенсіённая карта»	
		Maestro	«Дзіцячая карта»	10 бел. руб.
		Visa Classic		14 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard		7 бел. руб.

		Visa Classic з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку, Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	8 бел. руб.	
		Mastercard Standard («Моцная картка»)	«Чорная пятніца» 7 бел. руб.	
		Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» 10 бел. руб.	
			«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку 11 бел. руб.	
			«ВАЯЖ» 10 бел. руб.	
			«ВАЯЖ» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку 11 бел. руб.	
		Mastercard Gold	«Карта заўзятара» 5 бел. руб.	
		Visa Rewards	«JOKER» 5 бел. руб.	
			«Экалагічная карта» 5 бел. руб.	
		Visa Platinum	15 бел. руб.	
	пры афармленні карткі з выкарыстаннем сістэмы «Мабільны банкінг»	Mastercard Gold	Асабістая з індывідуальным дызайнам 10 бел. руб.	
7.3.4	пры афармленні карткі з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг» (з устанавленнем новага тэрміну дзеяння карткі, што замяняецца)	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ		6 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)		6,5 бел. руб.
		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)	«Пенсіённая карта»	
		Maestro	«Дзіцячая карта»	10 бел. руб.
		Visa Classic		14 бел. руб.

	Visa Classic, Mastercard Standard	24 бел. руб.	
	Visa Classic з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку, Mastercard Standard з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	25 бел. руб.	
	Mastercard Standard («Моцная картка») «Чорная пятніца»	24 бел. руб.	
	Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	28 бел. руб.
		«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	29 бел. руб.
		«ВАЯЖ»	95 бел. руб.
		«ВАЯЖ» з выкарыстаннем загатоўкі з біяраскладальнага пластыку	96 бел. руб.
	Mastercard Gold	«Карта заўзятара»	10 бел. руб.
	Visa Rewards	«JOKER»	10 бел. руб.
		«ЭкаЛагічная карта»	10 бел. руб.
	Visa Platinum	260 бел. руб.	

Заўвага да пункта 7.3 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) не прымяняецца пры перавыпуску карткі з захаваннем тэрміну карткі, што замяняецца, у выпадках:

пашкоджання карткі не па віне трымальніка;

устанаўлення ААТ «Белінвестбанк» факту кампраметацыі карткі.

Паслуга не прадастаўляецца для прадукту «Універсальная карта».

7.4.	Унясенне наяўных грашовых сродкаў на картку ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite		не бярэцца
		Visa Classic	«Cashelkoff»	1 бел. руб.
		Visa VirtualReality		1 бел. руб., 1 дол. ЗША, 1 еўра, 200 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
7.5.	Выдача наяўных грашовых сродкаў:			
7.5.1.	па картцы ў банкаматах:			
7.5.1.1.	ААТ «Белінвестбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і па картцы сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite		не бярэцца
7.5.1.2.	ААТ «ААБ Беларусбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold		2,5% (мінімум 3 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
		БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic	«Пенсіённая карта»	не бярэцца

		Visa Rewards	«JOKER», «Экалагічная карта»	не бярэцца
		Mastercard Gold	«Карта заўзятара»	не бярэцца
		Visa Platinum		не бярэцца
		Visa Infinite		не бярэцца
7.5.1.3.	банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем банкаматаў ААТ «Белінвестбанк», ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і за выключэннем выкарыстання картак сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite		2,5% (мінімум 3 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
7.5.1.4.	банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»)		2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
		Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай

			«ВАЯЖ»	1,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
		Mastercard Gold	Асабістая з індывідуальным дызайнам	2,5% (мінімум 5 бел.руб., 3 долары ЗША/еўра). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
		Visa Rewards	«JOKER»	не бярэцца
			«Экалагічная карта»	2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
		Visa Platinum		не бярэцца
		Visa Infinite		не бярэцца
7.5.2.	па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў:			
7.5.2.1.	ААТ «Белінвестбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite		не бярэцца
7.5.2.2.	банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite		2,5% (мінімум 3 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай

7.5.2.3.	банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка»)		2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
		Visa Gold, Mastercard Gold	«Зарплатная ПРЭСТЫЖ+»	2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай
			«ВАЯЖ»	1,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
		Mastercard Gold	Асабістая з індывідуальным дызам	2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
		Visa Rewards		2,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
		Visa Platinum		1,5% (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.

		Visa Infinite	1 % (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.	
7.5.3.	па рэквізітах карткі ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	2,5 % (мінімум 0,5 бел. руб., 1 долар ЗША/еўра, 30 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.	
		Visa Classic	«Cashelkoff»	5 % (мінімум 8 бел. руб.)
		Visa VirtualReality		5 % (мінімум 8 бел. руб., 5 долараў ЗША/еўра, 300 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.

Заўвага да пункта 7.5 гэтага Зборніка.

Паводле падпунктаў 7.5.2.2, 7.5.2.3 пункта 7.5 гэтага Зборніка ў плату (узнагароджанне) не ўключана камісія іншага банка за выдачу сродкаў у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў (да пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў таксама адносяцца аддзяленні паштовай сувязі).

7.6.	Перавод/пералічэнне грашовых сродкаў з карткі, эмітаванай ААТ «Белінвестбанк»:		
7.6.1.	на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк», у інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг і» Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў глабальным камп'ютарным сеціве Інтэрнэт (далей – сеціва Інтэрнэт) па адрасе ibank.belinvestbank.by)	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	не бярэцца

7.6.2.	на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе ibank.belinvestbank.by)	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	1,5% (мінімум 0,59 бел. руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21 еўра., 20 рас. руб.)
7.6.3.	на картку, эмітаваную банкамі-нерэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе ibank.belinvestbank.by)	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	1,5% (мінімум 5 бел. руб., 2 дол. ЗША/еўра, 140 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце аперацыі.
7.6.4.	у прыладах і сэрвісах іншых банкаў (без уліку ўзнагароджання іншых банкаў)	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	1,5% (мінімум 0,59 бел. руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21 еўра., 20 рас. руб.)
7.7.	Безнаяўныя разлікі ў арганізацыях гандлю (сэрвісу)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца

7.8.	Правядзенне плацяжоў/пераводаў у рамках паслугі «Аўтааплата» з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца	
7.9.	Прагляд астатку (балансу) грашовых сродкаў на рахунку з карткай пры выкарыстанні карткі	у прыладах ААТ «Белінвестбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
		у прыладах ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк», ЗАТ «МТБанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum	0,50 бел. руб., 0,5 дол. ЗША/еўра, 50 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
		у прыладах іншых банкаў	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Infinite	не бярэцца
				2 бел. руб., 1 дол. ЗША/еўра, 80 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.

			Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum	
			Visa Infinite	не бярэцца

Заўвага да пункта 7.9 гэтага Зборніка.

Пры ажыццяўленні аперацыі ў банкамаце ЗАТ «МТБанк» плата (узнагароджанне) прымяняецца толькі пры выкарыстанні картак плацежнай сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide.

7.10.	Прадстаўленне інфармацыі аб балансе карткі работнікамі ААТ «Белінвестбанк» пры звароце кліента па тэлефоне ў Кантакт-цэнтр		Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	2,9 бел. руб.
			БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro (у рамках прадукту «Пенсіённая карта»)	не бярэцца
7.11.	Залічэнне грашовых сродкаў, якія паступілі ў безнаяўным парадку на рахунак з карткай:	у беларускіх рублях,	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	2,5 % (мінімум 0,10 бел. руб., максімум 1 000 бел. руб.)

		у замежнай валюце	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	2,5 % (максімум 400 долараў ЗША і 400 еўра, 30 000 рас. руб.)
--	--	-------------------	--	---

Заўвага да пункта 7.11 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) бярэцца ў тым ліку ў выпадку пералічэння (вяртання) грашовых сродкаў па залішне аплачанай і (або) памылкова здзейсненай аперацыі з выкарыстаннем карткі і (або) яе рэквізітаў.

Плата (узнагароджанне) не бярэцца:

для залічэнняў з рахункаў па ўліку ўкладаў (дэпазітаў) і налічаных працэнтаў па ўкладах (дэпазітах), пры вяртанні сродкаў, атрыманых у якасці забеспячэння выканання абавязкаў;

за залічэнне дывідэндаў на рахункі акцыянераў ААТ «Белінвестбанк»;

для паступленняў, звязаных з адменай раней здзейсненых аперацый з выкарыстаннем карткі, яе рэквізітаў (вяртаннем грашовых сродкаў па раней здзейсненых аперацыях з выкарыстаннем карткі, яе рэквізітаў) па ініцыятыве ААТ «Белінвестбанк», на рахунак з карткай;

для залічэння пенсій, дапамог і іншых выплат па дзяржаўным сацыяльным страхаванні;

для залічэння аліментаў, стыпендый;

для паступленняў, звязаных з вяртаннем грашовых сродкаў па аперацыях, не санкцыянаваных трымальнікам карткі (за выключэннем выпадкаў, устаноўленых заканадаўствам);

для паступленняў, аплачаных у адпаведнасці з пунктам 8.2 гэтага Зборніка;

для залічэнняў, якія ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь за кошт сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў, іншых дзяржаўных сродкаў (балансавыя рахункі 360X, 364X);

для залічэння грашовых сродкаў, якія паступілі ад юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, натарыусаў, адвакатаў – кліентаў ААТ «Белінвестбанк», па якіх імі ажыццёўлена выплата платы (узнагароджання) у адпаведнасці з пунктамі 1.10-1.14 гэтага Зборніка, а таксама па заключаных з ААТ «Белінвестбанк» дагаворах на аказанне паслуг;

для паступленняў, звязаных з выплатай працэнтнага даходу, пагашэннем (датэрміновым пагашэннем) каштоўных папер ААТ «Белінвестбанк», дзяржаўных каштоўных папер;
 пры залічэнні грашовых сродкаў, якія паступілі безнаяўным шляхам, з дапамогай АІС «Разлік»;
 для залічэнняў на рахунак крэдытаатрымальніка грашовых сродкаў, прадастаўленых за кошт крэдыту ААТ «Белінвестбанк».

7.12.	Перавод карткі з катэгорыі «зарплатная» ў катэгорыю «асабістая»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.13	Выдача выпіскі па рахунку з карткай (картцы) кліента на папяровым носьбіце за перыяд, прадстаўленне інфармацыі па здзейсненых плацяжах з выкарыстаннем карткі ў прыладах ААТ «Белінвестбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	5 бел. руб.
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.14	Высвятленне ў плацежнай сістэме правільнасці спісання сродкаў з рахунку	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	90 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.14 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) бярэцца ў выпадку неабгрунтаванага апрачэставання спісанай з рахунку сумы.

7.15.	Выдача даведкі аб наяўнасці рахунку, доступ да якога ажыццяўляецца з дапамогай карткі, і астатку грашовых сродкаў па ім (на рускай мове, на англійскай мове)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	20 бел. руб.
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.16.	Плата за карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне»:		
7.16.1.	тарыфны план «Старт» (ад 1 да 6 паведамленняў уключна па ўсіх аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі кліента)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	0,90 бел. руб. у месяц.
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.16.2.	тарыфны план «Оптыма» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі кліента):		
7.16.2.1.	з 1 па 20 паведамленне ўключна	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	2 бел. руб. у месяц.
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца

7.16.2.2.	пачынаючы з 21 паведамлення	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	1,6 бел. руб. у месяц за кожны пакет з 20 паведамленняў.
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.16.3.	тарыфны план «Індывідуальны» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх расходных і прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	3 бел. руб. у месяц
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.16.4.	тарыфны план «Ашчадны» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх расходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	2,10 бел. руб. у месяц
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.16.5.	тарыфны план «Прыходны» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	1,5 бел. руб. у месяц
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца

		БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro (у рамках прадукту «Пенсіённая карта»)	не бярэцца
7.16.6.	тарыфны план «Міжнародны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх расходных аперацыях, здзейсненых за межамі Рэспублікі Беларусь, з адной карткай, выбранай кліентам)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold Visa Platinum, Visa Infinite	1,6 бел. руб. у месяц
			не бярэцца

Заўвага да пункта 7.16 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне), прадугледжаная падпунктамі 7.16.1-7.16.2 пункта 7.16 гэтага Зборніка, прымяняецца за карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне» па аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі, эмітаванымі да рахункаў кліента, прадугледжаная падпунктамі 7.16.3-7.16.6 пункта 7.16 гэтага Зборніка – па аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам і эмітаванай ААТ «Белінвестбанк».

Інфармаванне аб кожнай аўтарызаванай аперацыі пры выкарыстанні карткі ажыццяўляецца шляхам накіравання SMS-паведамлення або PUSH-паведамлення.

Плата (узнагароджанне) не прымяняецца для аднаго тарыфнага плану на выбар да прадуктаў «JOKER «(за выключэннем тарыфнага плану «Оптыма»).

Паводле тарыфнага плану «Оптыма» плата (узнагароджанне) бярэцца за кожны з наступных пакетаў, якія складаюцца з 20 паведамленняў, але не больш за 10 бел. руб. у месяц за паслугу. Па апошнім пакеце ў месяц плата (узнагароджанне) бярэцца незалежна ад колькасці накіраваных кліенту паведамленняў у рамках апошняга пакета.

Паводле тарыфнага плану «Ашчадны» плата (узнагароджанне) не прымяняецца ў рамках прадукту «Дзіцячая карта» пры ўмове падключэння тарыфнага плану ўладальнікам асноўнай карткі (законным прадстаўніком).

7.17.	Тэрміновы выраб карткі	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard	20 бел. руб.
-------	------------------------	--	--------------

		Standard («Мощная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца

Заўвага да пункта 7.17 гэтага Зборніка.

Выраб карткі ажыццяўляецца на працягу 2-х працоўных дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных у г.Мінску, 5-ці працоўных дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных за межамі г. Мінска.

7.18.	Змена ПІНа карткі	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum	3 бел. руб., 1,5 дол. ЗША/еўра, 100 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
		Visa Infinite	не бярэцца
7.19.	Паўторная адпраўка ПІНа/CVV2 па ініцыятыве кліента з дапамогай SMS-паведамленняў	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum	2,20 бел. руб., 1 дол. ЗША/еўра, 70 рас. руб. Плата бярэцца пачынаючы з другога SMS-паведамлення ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Visa Infinite	не бярэцца
7.20.	Прадстаўленне адной выпіскі па картцы ў пункце выдачы наяўных грашовых сродкаў, якая фарміруецца з выкарыстаннем карткі (за выключэннем выпіскі, якая фарміруецца з	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Мощная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка»), Visa Gold, Visa	1 бел. руб., 1 дол. ЗША/еўра, 35 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.

	выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг», «Мабільны банкінг»)	Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	
7.21.	Разблакіраванне карткі, заблакіраванай з прычыны ўводу няправільнага ПІНа	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	1 бел. руб.
7.22.	Плата за прадастаўленне магчымасці ажыццяўлення аперацый за межамі Рэспублікі Беларусь:		
7.22.1.	пры падключэнні ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ	12 бел. руб.
		Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.22.2.	пры падключэнні з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»/«Мабільны банкінг»	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца

Заўвага да пункта 7.22 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) не прымяняецца для прадукту «Універсальная карта» і картак, намінаваных у замежнай валюце.

7.23.	Унясенне карткі ў стоп-ліст:		
7.23.1.	у лакальны	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.23.2.	міжнародны (тэрмінам на 2 тыдні)	Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), Visa Classic, Mastercard Standard, Visa VirtualReality, Visa Gold, Visa Rewards, Mastercard Gold	107 бел. руб.
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.24.	Паслугі па экстранай выдачы карткі і наяўных грашовых сродкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:		
7.24.1.	выдача карткі ў банках-нерэзідэнтах	Mastercard Gold	158 дол. ЗША (на тэрыторыі ЗША), 200 еўра (па-за тэрыторыяй ЗША)
		Visa Gold, Visa Rewards	294 долары ЗША
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.24.2.	выдача карткі з выкарыстаннем кур'ерскай службы	Visa Gold, Visa Rewards	11 бел. руб. + кошт дастаўкі згодна з тарыфамі кур'ерскіх служб
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.24.3.	выдача наяўных грашовых сродкаў	Mastercard Gold	102 еўра
		Visa Gold, Visa Rewards	214 дол. ЗША

		Visa Platinum	не бярэцца
7.24.4.	Адмова ад заявы на экстранную выдачу наяўных грашовых сродкаў або карткі	Mastercard Gold	54 еўра
		Visa Gold, Visa Rewards	54 дол. ЗША
		Visa Platinum, Visa Infinite	не бярэцца
7.25.	Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРИП)) пры адсутнасці дагавора з атрымальнікам грашовых сродкаў, заключаючага з банкам		3 бел. руб. за кожны плацеж

Заўвага да главы 19 гэтага Зборніка.

1. Паводле пунктаў 7.1 і 7.3 выпуск і перавыпуск асноўнай карткі ў рамках дагавораў аб залічэнні грашовых сродкаў атрымальнікам картак з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг» не ажыццяўляецца.

2. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння, перавыпуск карткі ў сувязі са сканчэннем тэрміну яе дзеяння для асноўнай і дадатковай карткі БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ плата (узнагароджанне) не прымяняецца:

для адной дадатковай карткі БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка») да прадуктаў Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка») «Чорная пятніца», «Картка студэнта», «Вучнёўская картка», «Картка супрацоўніка», «Дзіцячая карта», «Зарплатная ПРЭСТЫЖ+», «ВАЯЖ», «ІУТС», «Карта заўзятара», «JOKER», «Экалагічная карта», «Пенсіённая карта» або да прадукту Visa Platinum (з улікам умоў прадукту Visa Platinum);

для дзвюх дадатковых картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка») да прадукту Visa Infinite (з улікам умоў прадукту Visa Infinite).

3. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння/перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння для асноўнай і дадатковай карткі Mastercard Standard («Моцная картка») «Чорная пятніца», Visa Classic, Mastercard Standard (у тым ліку, якія выдаюцца ў рамках прадуктаў), плата (узнагароджанне) не прымяняецца:

для кліентаў, абароты па картках якіх адпавядаюць крытэрыям удзелу ў акцыі «Адштукуй сваю карту»;

для адной дадатковай карткі Visa Classic, Mastercard Standard да прадукту Visa Platinum (з улікам умоў прадукту Visa Platinum);

для дзвюх дадатковых картак Visa Classic/Mastercard Standard да прадукту Visa Infinite (з улікам умоў прадукту Visa Infinite);

для асноўнай карткі, эмітаванай у рамках дагавора аб залічэнні грашовых сродкаў трымальнікам картак, пры выкарыстанні якой прадастаўляецца доўгатэрміновы авердрафт;

для асноўнай карткі, выпушчанай у рамках прадукту «Картка студэнта», «Вучнёўская картка», «Картка супрацоўніка»;

для адной дадатковай карткі Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка») «Чорная пятніца» да прадукту «JOKER».

4. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння; перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння для асноўнай/дадатковай карткі; перавыпуск карткі ў выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПНА, кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка для картак Visa Gold, Mastercard Gold плата (узнагароджанне) не прымяняецца:

для кіраўнікоў арганізацый, намеснікаў кіраўнікоў арганізацый, галоўнага бухгалтара арганізацыі (пры наяўнасці такой пасады ў штатным раскладзе арганізацыі) у рамках Дагавора аб залічэнні грашовых сродкаў трымальнікам картак пры ўмове, што колькасць працоўных у дадзенай арганізацыі на пастаяннай аснове складае больш за 50 чалавек, альбо сярэднядзённы астаткі на бягучых (разліковых) рахунках арганізацыі за месяц, які папярэднічае выдачы карткі, перавышаюць 10 тыс. бел. руб., альбо на іншых умовах на падставе асобнай пастановы Праўлення ААТ «Белінвестбанк»;

для кліентаў, абароты па картках якіх адпавядаюць крытэрыям удзелу ў акцыі «Адштукуй сваю карту»;

для адной дадатковай карткі Visa Gold, Mastercard Gold да прадукту Visa Platinum (з улікам умоў прадукту Visa Platinum);

для дзвюх дадатковых картак Visa Gold, Mastercard Gold да прадукту Visa Infinite (з улікам умоў прадукту Visa Infinite).

5. За выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння, перавыпуск карткі ў сувязі са сканчэннем тэрміну яе дзеяння плата (узнагароджанне) не прымяняецца для адной дадатковай карткі пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» Visa Gold «ВАЯЖ», Mastercard Gold «ВАЯЖ» да прадукту «JOKER».

6. Прадукты «ISIC», «ITIC», «IUTC» выпускаюцца на базе картак Mastercard Gold PayPass EMV. Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння бярэцца за кожны каляндарны год з моманту пачатку тэрміну дзеяння карткі. Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне картак Mastercard Gold PayPass EMV па прадуктах «ISIC», «ITIC», «IUTC» за другі і трэці год карыстання карткай выплачваецца на працягу наступнага перыяду: пачатак – за 30 каляндарных дзён да заканчэння першага (другога) года карыстання карткай; заканчэнне – не пазней за 15 каляндарных дзён пасля заканчэння першага (другога) года карыстання карткай. За год, у якім трымальніку карткі па прадукце «IUTC» спаўняецца 31 год, плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі бярэцца ў поўным аб'ёме за год.

7. Для прадукту «JOKER».

Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння не бярэцца:

на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі;

за выпуск карткі, перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння;

за 30 календарных дзён абслугоўвання рахунку пры ўмове адлюстравання па рахунку на працягу папярэдніх 30 календарных дзён безнаяўных аперацый па картцы ў валюце рахунку ў памеры не менш як 900 беларускіх рублёў, 350 дол. ЗША або 350 еўра.

Дагавор добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу (далей – дагавор страхавання) можа быць аформлены па жаданні фізічнай асобы. Кошт дагавора страхавання складае 39 долараў ЗША і аплачваецца адначасова за кошт трымальніка карткі звыш платы (узнагароджання) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дзень аплаты.

Пры перавыпуску карткі з 14 кастрычніка 2020 г. у выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа, кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка плата (узнагароджанне) для перавыпушчанай карткі прымяняецца ў памеры, устаноўленым для картак, аформленых з 14 кастрычніка 2020 г.

8. Для карткавага прадукту Visa Platinum у плату (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння ўключаны:

абслугоўванне ў персанальнага менеджара;

кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж-сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;

кошт двух наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Platinum.

Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі Visa Platinum на працягу тэрміну яе дзеяння, а таксама за перавыпуск пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» (з устанаўленнем новага тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца) для дырэктараў (кіраўнікоў) і ўдзельнікаў (акцыянераў) (з доляй удзелу не менш за 50%) юрыдычных асоб, якія маюць статус «VIP-кліент» ААТ «Белінвестбанк», бярэцца ў памеры 10 бел. руб.

Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння для кліентаў, абароты па картках якіх адпавядаюць крытэрыям удзелу ў акцыі «Адштукуй сваю карту», складае 200 беларускіх рублёў;

Плата (узнагароджанне) за перавыпуск асноўнай карткі Visa Platinum у выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа, кампраметацыі, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка (з устанаўленнем новага тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца) на падставе заяўкі, аформленай з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»,

«Мабільны банкінг», для дырэктараў (кіраўнікоў) і ўдзельнікаў (акцыянераў) (з доляй удзелу не менш за 50 %) юрыдычных асоб, якія маюць статус «VIP-кліент» ААТ «Белінвестбанк» бярэцца ў памеры 15 бел. руб.

9. Для карткавага прадукту Visa Infinite ў плату (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння ўключаны:

кошт дагавора добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу;
абслугоўванне ў персанальнага менеджара;

кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;

кошт шасці наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Infinite.

Для картак, выпушчаных да 30 верасня 2019 г. уключна, у плату (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння ўключаны кошт чатырохразовага выкарыстання карткі «Priority Pass» на аднаго чалавека. Плата за кожнае наступнае выкарыстанне карткі «Priority Pass» на аднаго чалавека складае 32 долары ЗША і аплачваецца за кошт сродкаў трымальніка карткі звыш платы за яе выпуск і абслугоўванне.

Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі Visa Infinite на працягу тэрміну яе дзеяння, а таксама за перавыпуск пры афармленні карткі ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк» (з устанаўленнем новага тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца) для дырэктараў (кіраўнікоў) і ўдзельнікаў (акцыянераў) (з доляй удзелу не менш за 50%) юрыдычных асоб, якія маюць статус «VIP-кліент» ААТ «Белінвестбанк», бярэцца ў памеры 945 беларускіх рублёў.

10. Для карткавага прадукту «Карта заўзятара».

Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння не бярэцца:

на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі;

за выпуск, перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння;

за 30 каляндарных дзён абслугоўвання рахунку пры ўмове адлюстравання па рахунку на працягу папярэдніх 30 каляндарных дзён безнаяўных аперацый па картцы ў валюце рахунку ў памеры не менш за 300 беларускіх рублёў.

11. Карткавыя прадукты «ВАЯЖ ГРАНД», «Visa Platinum ГРАНД» не эмітуюцца з 11.01.2020. Для існуючых картак у рамках гэтых прадуктаў дзейнічаюць платы (узнагароджанні), устаноўленыя пунктамі 7.4-7.25 гэтага Зборніка адпаведна для карткавых прадуктаў «ВАЯЖ», «Visa Platinum».

12. Для карткавага прадукту «ЭкаЛагічная карта».

Картачны прадукт «ЭкаЛагічная карта» выпускаецца на базе загатовак Visa Classic PayWave EMV з біяраскладальнага пластыку.

Плата (узнагароджанне) за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння не бярэцца:

на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі;

за выпуск і перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння.

За кошт грашовых сродкаў трымальніка карткі ажыццяўляецца пералік ахвяраванняў на рахунак установы «Цэнтр экалагічных рашэнняў» у памеры 0,5 % ад сумы безнаяўнага плацяжу. Пры ажыццяўленні дадзенай аперацыі, плата (узнагароджанне) за пералічэнне з кліента не бярэцца.

ГЛАВА 20 АПЕРАЦЫІ З КРЭДЫТНЫМІ КАРТКАМІ

7.26	Выдача наяўных грашовых сродкаў:	
7.26.1	па картцы ў банкаматах:	
7.26.1.1	ААТ «Белінвестбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і па картцы сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»	не бярэцца
7.26.1.2	банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем банкаматаў ААТ «Белінвестбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і за выключэннем картак сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»)	2,5% (мінімум 3 бел. руб.)
7.26.1.3	па картцы ў банкаматах банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	2,5% (мінімум 5 бел. руб.)
7.26.2	па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў	
7.26.2.1	ААТ «Белінвестбанк»	не бярэцца
7.26.2.2	банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»)	2,5% (мінімум 3 бел. руб.)
7.26.2.3	па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	2,5% (мінімум 5 бел. руб.)
7.26.3	па рэквізітах карткі ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»	2,5% (мінімум 1 бел. руб.)

Заўвага да падпунктаў 7.26.2.2, 7.26.2.3 пункта 7.26 гэтага Зборніка.

У плату (узнагароджанне) не ўключана камісія іншага банка за выдачу сродкаў у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў (да пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў таксама адносяцца аддзяленні паштовай сувязі).

7.27.	Безнаяўныя разлікі ў арганізацыях гандлю (сэрвісу)	не бярэцца
7.28.	Правядзенне плацяжоў/пераводаў у рамках паслугі «Аўтаплата» з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»	не бярэцца
7.29.	Перавод/пералічэнне грашовых сродкаў з крэдытнай карткі, эмітаванай ААТ «Белінвестбанк»:	
7.29.1.	на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк» у інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе ibank.belinvestbank.by)	не бярэцца
7.29.2.	на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе ibank.belinvestbank.by)	1,5% (мінімум 0,59 бел. руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21 еўра., 20 рас. руб.)
7.29.3.	на картку, эмітаваную іншымі банкамі-нерэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, у інфакіёсках і банкаматах ААТ «Белінвестбанк», сістэмах «Інтэрнэт-банкінг» і «Мабільны банкінг», з дапамогай сэрвісу ААТ «Белінвестбанк» (старонка ў сеціве Інтэрнэт па адрасе ibank.belinvestbank.by)	1,5% (мінімум 5 бел. руб., 2 дол. ЗША/еўра, 140 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце аперацыі.
7.29.4.	у прыладах і сэрвісах іншых банкаў (без уліку ўзнагароджання іншых банкаў)	1,5% (мінімум 0,59 бел. руб., 0,25 дол. ЗША., 0,21 еўра., 20 рас. руб.)
7.30.	Перавыпуск карткі ў выпадку пашкодвання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка (з захаваннем тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца)	8 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.30 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) не прымяняецца ў выпадках:
пашкодвання карткі не па віне трымальніка;

устанаўлення ААТ «Белінвестбанк» факту кампраметацыі карткі.

7.31.	Прагляд астатку (балансу) грашовых сродкаў на рахунку з выкарыстаннем карткі	у прыладах ААТ «Белінвестбанк»	не бярэцца
		у прыладах ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк», ЗАТ «МТБанк»	0,50 бел. руб.
		у прыладах іншых банкаў	2 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.31 гэтага Зборніка.

У банкамаце ЗАТ «МТБанк» аперацыя можа быць здзейснена толькі пры выкарыстанні картак плацежных сістэм Visa International/Mastercard WorldWide.

7.32.	Выдача выпіскі па аперацыях з карткай кліента на папяровым носьбіце за перыяд, прадстаўленне інфармацыі (выпіска/даведка), якая пацвярджае здзяйсненне плацяжу з выкарыстаннем карткі ў прыладах ААТ «Белінвестбанк» або ў прыладах іншых банкаў	5 бел. руб.
7.33.	Высвятленне ў плацежнай сістэме правільнасці спісання грашовых сродкаў з рахунку	90 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.33 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) бярэцца ў выпадку неабгрунтаванага апаратэставання спісанай з рахунку сумы.

7.34.	Выдача даведкі аб наяўнасці карткі і памеры сродкаў на рахунку па ўліку крэдытаў (на рускай мове, на англійскай мове)	20 бел. руб.
7.35.	Тэрміновы выраб карткі (акрамя картак імгненнага выпуску)	20 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.35 гэтага Зборніка.

Выраб карткі ажыццяўляецца на працягу 2-х рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных у г.Мінску, 5-ці рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных за межамі г. Мінска.

7.36.	Змена ПІНа карткі	3 бел. руб.
7.37.	Паўторная адпраўка ПІНа/CVV2 па ініцыятыве кліента з дапамогай SMS-паведамленняў	2,20 бел. руб. Плата бярэцца пачынаючы з другога SMS-паведамлення.

7.38.	Унясенне карткі ў лакальны стоп-ліст	не бярэцца
7.39.	Плата за карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне»:	
7.39.1.	тарыфны план «Старт» (ад 1 да 6 паведамленняў уключна па ўсіх аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі кліента)	0,90 бел. руб. у месяц
7.39.2.	тарыфны план «Оптыма» (неабмежаваная колькасць паведамленняў):	
7.39.2.1.	з 1 па 20 паведамленне ўключна	2 бел. руб. у месяц
7.39.2.2.	пачынаючы з 21 паведамлення	1,6 бел. руб. у месяц за кожны пакет з 20 паведамленняў
7.39.3.	тарыфны план «Індывідуальны» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх расходных і прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	3 бел. руб. у месяц
7.39.4.	тарыфны план «Ашчадны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх расходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	2,1 бел. руб. у месяц
7.39.5.	тарыфны план «Прыходны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	1,5 бел. руб. у месяц
7.39.6.	тарыфны план «Міжнародны « (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх расходных аперацыях, здзейсненых за межамі Рэспублікі Беларусь, з адной карткай, выбранай кліентам)	1,6 бел. руб. у месяц

Заўвага да пункта 7.39 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне), прадугледжаная падпунктамі 7.39.1 – 7.39.2 пункта 7.39 гэтага Зборніка, прымяняецца за карыстанне паслугай «SMS-апавяшчэнне» па аперацыях з усімі персаніфікаванымі карткамі, эмітаванымі да рахункаў кліента, плата (узнагароджанне), прадугледжаная падпунктамі 7.39.3 – 7.39.6 пункта 7.39 гэтага Зборніка, – па аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам і эмітаванай ААТ «Белінвестбанк».

Інфармаванне аб кожнай аўтарызаванай аперацыі пры выкарыстанні карткі ажыццяўляецца шляхам накіравання SMS-паведамлення або PUSH-паведамлення.

Тарыфныя планы «Старт» і «Оптыма» не прадастаўляюцца для крэдытных картак імгненнага выпуску.

Паводле тарыфнага плану «Опытма» плата (узнагароджанне) бярэцца за кожны наступны пакет, які складаецца з 20 паведамленняў, але не больш за 10 бел. руб. у месяц за паслугу. Па апошнім пакеце ў месяц плата (узнагароджанне) бярэцца незалежна ад колькасці накіраваных кліенту паведамленняў у рамках апошняга пакета.

7.40.	Плата за прадастаўленне магчымасці ажыццяўлення аперацый за межамі Рэспублікі Беларусь:	
7.40.1.	пры падключэнні ў падраздзяленні ААТ «Белінвестбанк»	12 бел. руб.
7.40.2.	пры падключэнні з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»/»Мабільны банкінг»	не бярэцца

Заўвага да пункта 7.40 гэтага Зборніка.

Паслуга не прадастаўляецца для крэдытных картак імгненнага выпуску.

Паводле падпункта 7.40.1 пункта 7.40 гэтага Зборніка для крэдытных картак Visa Classic паслуга прадастаўляецца па змаўчанні без узяцця платы (узнагароджання).

7.41.	Прадстаўленне адной выпіскі па картцы, якая фарміруецца з выкарыстаннем карткі (за выключэннем выпіскі, якая фарміруецца з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг», «Мабільны банкінг»)	1 бел. руб.
7.42.	Разблакіраванне карткі, заблакіраванай з прычыны ўводу няправільнага ПІНа	1 бел. руб.
7.43.	Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРИП)) пры адсутнасці дагавора, заключанага атрымальнікам грашовых сродкаў з ААТ «Белінвестбанк»	3 бел. руб. за кожны плацеж

ГЛАВА 21
АПЕРАЦЫІ З КАРПАРАТЫЎНЫМІ КАРТКАМІ
(ДЛЯ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ, ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ)

7.44.	Плата за выпуск і абслугоўванне карткі на працягу тэрміну яе дзеяння/перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння	у беларускіх рублях	Visa Business, Mastercard Business	25 бел. руб або ўключана ў Пакет паслуг
			Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
		у замежнай валюце	Visa Business, Mastercard Business	45 бел. руб або ўключана ў Пакет паслуг
		у беларускіх рублях і замежнай валюце	Visa Platinum Business	230 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.44 гэтага Зборніка.

Картка Visa Platinum Business не эмітуецца для доступу да бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў дзяржаўных органаў, бюджэтных арганізацый, іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, адкрытых імі для размяшчэння бюджэтных сродкаў.

7.45.	Перавыпуск карткі ў выпадку пашкоджання карткі, страты/крадзяжу карткі і/або ПІНа, страты спажывецкіх уласцівасцей карткі, змены прозвішча трымальніка (з захаваннем тэрміну дзеяння карткі, якая замяняецца)	у беларускіх рублях,	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	16 бел. руб.
		у замежнай валюце	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business	32 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.45 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) не прымяняецца ў выпадках:

пашкодвання карткі не па віне трымальніка;
устанаўлення ААТ «Белінвестбанк» факту кампраметацыі карткі.

7.46.	Выдача наяўных грашовых сродкаў:		
7.46.1.	па картцы ў банкаматах:		
7.46.1.1.	ААТ «Белінвестбанк», ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і па картцы сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business	1,5 % ад сумы (мінімум 2 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
7.46.1.2.	банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем банкаматаў ААТ «Белінвестбанк», ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і за выключэннем картак сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»)	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business	2,5 % ад сумы (мінімум 3 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
7.46.1.3.	па картцы ў банкаматах банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	Visa Business, Mastercard Business	2,5 % ад сумы (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Visa Platinum Business,	не бярэцца

		Крэдытная карпаратыўная карта	
7.46.2.	па картцы ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў		
7.46.2.1.	ААТ «Белінвестбанк»	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business	1,5 % ад сумы (мінімум 2 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
7.46.2.2.	банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем пунктаў выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»)	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business	2,5 % ад сумы (мінімум 3 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
7.46.2.3.	банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	Visa Business, Mastercard Business	2,5 % ад сумы (мінімум 5 бел. руб., 3 долары ЗША/еўра, 200 рас. руб.). Плата бярэцца ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
		Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца

Заўвага да пункта 7.46 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) паводле падпунктаў 7.46.1, 7.46.2 пункта 7.46 гэтага Зборніка бярэцца ў выпадку залічэння грашовых сродкаў на бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак для наступнага залічэння на карпаратыўныя карткі без узяцця платы (узнагароджання) згодна з пунктам 1.16 гэтага Зборніка.

Паводле падпункта 7.46.2 пункта 7.46 у плату (узнагароджанне) не ўключана камісія іншага банка за выдачу сродкаў у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў, да якіх таксама адносяцца аддзяленні паштовай сувязі.

7.47.	Безнаяўныя разлікі ў арганізацыях гандлю (сэрвісу)		Visa Business Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
7.48.	Правядзенне плацяжоў/пераводаў у рамках паслугі «Аўтаплата» з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг»		Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
7.49.	Прагляд астатку (балансу) грашовых сродкаў на рахунак з карткай з выкарыстаннем карткі	у прыладах ААТ «Белінвестбанк»	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца
		у прыладах ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк», ЗАТ «МТБанк»	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	0,50 бел. руб., 0,5 дол. ЗША/еўра, 50 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунак з карткай.
		у прыладах іншых банкаў	Visa Business, Mastercard Business,	2 бел. руб., 1 дол. ЗША/еўра, 80 рас. руб. Плата бярэцца ў

			Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	валюце рахунку з карткай.
7.50.	Выдача выпіскі па рахунку з карткай (картцы) кліента на папяровым носьбіце за перыяд, прадстаўленне інфармацыі (выпіска/даведка), якая пацвярджае здзяйсненне плацяжу з выкарыстаннем карткі ў прыладах ААТ «Белінвестбанк» або ў прыладах іншых банкаў		Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	5 бел. руб.
7.51.	Высвятленне ў плацежнай сістэме правільнасці спісання грашовых сродкаў з рахунку		Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	90 бел. руб.

Заўвага да пункта 7.51 гэтага Зборніка.

Плата (узнагароджанне) бярэцца ў выпадку неабгрунтаванага апаратэставання спісанай з рахунку сумы.

7.52.	Тэрміновы выраб карткі		Visa Business, Mastercard Business, Крэдытная карпаратыўная карта	20 бел. руб.
			Visa Platinum Business	не бярэцца

Заўвага да пункта 7.52 гэтага Зборніка.

Выраб карткі ажыццяўляецца на працягу 2-х рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных у г.Мінску, 5-ці рабочых дзён пры ўмове афармлення заяўкі ў падраздзяленнях банка, размешчаных за межамі г. Мінска.

7.53	Змена ПІНа карткі		Visa Business, Mastercard Business, Крэдытная карпаратыўная карта	3 бел. руб., 1,5 дол. ЗША/еўра, 100 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
------	-------------------	--	--	--

		Visa Platinum Business	не бярэцца
7.54	Паўторная адпраўка ПІНа/CVV2 па ініцыятыве кліента з дапамогай SMS-паведамленняў	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	2,20 бел. руб., 1 дол. ЗША/еўра, 70 рас. руб. Плата бярэцца пачынаючы з другога SMS-паведамлення ў валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай.
7.55.	Разблакіраванне карткі, заблакіраванай з прычыны ўводу няправільнага ПІНа	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	2 бел. руб.
7.56.	Прадстаўленне адной выпіскі па картцы, якая фарміруецца з выкарыстаннем карткі (за выключэннем выпіскі, якая фарміруецца з выкарыстаннем сістэмы «Інтэрнэт-банкінг», «Мабільны банкінг»)	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	1 бел. руб., 1 дол. ЗША/еўра, 35 рас. руб. Плата бярэцца ў валюце рахунку з карткай.
7.57.	Унясенне карткі ў стоп-ліст:		
7.57.1.	у лакальны	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	не бярэцца

7.57.2.	у міжнародны (тэрмінам на 2 тыдні)	Visa Business, Mastercard Business, Visa Platinum Business, Крэдытная карпаратыўная карта	140 бел. руб. (для картак, намінаваных у беларускіх рублях), 100 бел. руб. (для картак, намінаваных у закежнай валюце).
7.58.	Паслугі па экстранай выдачы карткі і наяўных грашовых сродкаў за межамі Рэспублікі Беларусь:		
7.58.1.	выдача карткі ў банках-нерэзідэнтах Рэспублікі Беларусь	Mastercard Business	700 бел. руб.
		Visa Business, Visa Platinum Business	290 дол. ЗША
7.58.2.	выдача карткі з выкарыстаннем кур'ерскай службы	Visa Business, Visa Platinum Business	15 бел. руб. + кошт дастаўкі згодна з тарыфамі кур'ерскіх службаў
7.58.3.	выдача наяўных грашовых сродкаў	Mastercard Business, Visa Business, Visa Platinum Business	550 бел. руб.
7.58.4.	адмова ад заявы на экстранную выдачу наяўных грашовых сродкаў або карткі	Mastercard Business, Visa Business, Visa Platinum Business	200 бел. руб.
7.59.	Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРІП)) пры адсутнасці дагавора з атрымальнікам грашовых сродкаў, заключанага з банкам		3 бел. руб. за кожны плацеж
7.60	Паслуга «SMS-апавяшчэнне» па тарыфным плане «Бізнес-Безліміт» (неабмежаваная колькасць паведамленняў па ўсіх	Visa Business, Mastercard Business,	3 бел. руб. у месяц

	расходных і прыходных аперацыях з адной карткай, выбранай кліентам)	Крэдытная карпаратыўная карта Visa Platinum Business	не бярэцца
7.61.	Перавод/пералічэнне грашовых сродкаў у беларускіх рублях з карткі, эмітаванай ААТ «Белінвестбанк» да бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях, доступ да якога забяспечваецца карткай:		
7.61.1.	на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк»	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	не бярэцца
7.61.2.	на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	1,5 % (мінімум 0,59 бел. руб.)
7.61.3.	на картку, эмітаваную банкамі-нерэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь	плацежных сістэм Visa International, Mastercard WorldWide, БЕЛКАРТ	1,5 % (мінімум 5 бел. руб.). Плата бярэцца ў валюце аперацыі.

Заўвагі да главы 21 гэтага Зборніка.

1. Для выдадзеных (дзейных) карпаратыўных картак Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro дзейнічаюць платы (узнагароджанні), устаноўленыя пунктамі 7.46–7.57, 7.59–7.61 гэтага Зборніка.

2. Платы (узнагароджанні), устаноўленыя пунктамі 7.46–7.57, 7.59–7.61 гэтага Зборніка, не прымяняюцца пры здзяйсненні аперацый пры выкарыстанні картак, якія забяспечваюць доступ да бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў дзяржаўных органаў, арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту, іншых юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, адкрытых імі для размяшчэння бюджэтных сродкаў.

ГЛАВА 22 АПЕРАЦЫІ З КАРТКАМІ, ЭМІТАВАНЫМІ ІНШЫМІ БАНКАМІ

7.62.	Выдача наяўных грашовых сродкаў па картках іншых банкаў	у пунктах выдачы наяўных ААТ «Белінвестбанк»	Mastercard, Visa, Maestro/Cirrus, Visa Electron, БЕЛКАРТ, JCB	2 %
		у банкаматах ААТ «Белінвестбанк»	Mastercard, Visa, Maestro/Cirrus, Visa Electron, БЕЛКАРТ, JCB	не бярэцца
7.63.	Перавод грашовых сродкаў з картак, эмітаваных банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь			
7.63.1.	на картку, эмітаваную ААТ «Белінвестбанк»			не бярэцца
7.63.2.	на картку, эмітаваную іншымі банкамі-рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь			1,5% (мінімум 0,59 бел. руб.)
7.64.	Выкананне ў касах банка безнаяўных плацяжоў з выкарыстаннем карткі (у тым ліку па плацяжах, што выконваюцца з дапамогай АІС «Разлік» (АРИП)) пры адсутнасці дагавора з атрымальнікам грашовых сродкаў, заключанага з банкам			3 бел. руб. за кожны плацеж

ГЛАВА 23 ЭКВАЙРЫНГ АРГАНІЗАЦЫЙ ГАНДЛЮ (СЭРВІСУ)

7.65.	Узнагароджанне, якое бярэцца з арганізацый гандлю (сэрвісу), акрамя названых у пунктах 7.66, 7.67 гэтага Зборніка:			
7.65.1	за эквайрынг аперацый у беларускіх рублях і замежнай валюце з карткамі міжнародных плацежных сістэм Mastercard WorldWide і Visa International, JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ, «Мір» (% ад безнаяўнага абароту па аперацыях з карткамі, устанавіваецца для кожнай гандлёвай кропкі)	пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі да 10 000 бел. руб. (уключна)	па картках ААТ «Белінвестбанк»	1,6 %
		пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі ад 10 000 бел. руб.		1,1 %

		пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі да 10 000 бел. руб. (уключна)	па картках банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь, акрамя ААТ «Белінвестбанк»	2,1 %
		пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі ад 10 000 бел. руб.		1,9 %
		па картках банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь		3,2 %
7.65.2	за арганізацыю забеспячэння рэгістрацыі аперацый у беларускіх рублях і замежнай валюце з карткамі міжнародных плацежных сістэм Mastercard WorldWide і Visa International, JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ, «Мір»	за адзінку абсталявання, якое належыць ААТ «Белінвестбанк»		40 бел. руб. у месяц
		за адзінку абсталявання, якое не належыць ААТ «Белінвестбанк»		11 бел. руб. у месяц
7.66.	Узнагароджанне, якое бярэцца з арганізацый гандлю (сэрвісу) за эквайрынг аперацый з карткамі міжнародных плацежных сістэм Mastercard WorldWide, Visa International і JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ, «Мір» (% ад безнаяўнага абароту па аперацыях з карткамі (мінімальны памер узнагароджання), устанаўліваецца для кожнай гандлёвай кропкі) у выпадку эквайрыngu арганізацый гандлю	пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі да 10 000 бел. руб. (уключна)		2,7 % (не менш за 0,7 базавых велічынь у месяц)
		пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі ад 10 000 бел. руб.		2,5 % (не менш за 0,7 базавых велічынь у месяц)

	(сэрвісу), якія выкарыстоўваюць mPOS тэрміналы і сістэму «ІрбисPOS»		
7.67.	Узнагароджанне, якое бярэцца з арганізацый гандлю (сэрвісу) за эквайрынг аперацый з карткамі міжнародных плацежных сістэм Mastercard WorldWide і Visa International, JCB, плацежнай сістэмы БЕЛКАРТ, «Мір» у глабальным камп'ютарным сеціве Інтэрнэт (% ад безнаяўнага абароту па аперацыях з карткамі, устанаўліваецца для кожнага інтэрнэт-магазіна)	пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі да 10 000 бел. руб. (уключна)	2,3 %
		пры штомесячным абароце гандлёвай кропкі ад 10 000 бел. руб.	2,1 %

Заўвагі да главы 23 гэтага Зборніка.

1. Плата (узнагароджанне) за эквайрынг аперацый у замежнай валюце бярэцца ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дату пералічэння кампенсацыі шляхам утрымання з сумы кампенсацыі.

2. Плата (узнагароджанне) за эквайрынг аперацый устанаўліваецца на месяц, зыходзячы з абароту гандлёвай кропкі за папярэдні разліковы перыяд. Абарот гандлёвай кропкі за папярэдні разліковы перыяд у замежнай валюце для вызначэння памеру платы пералічваецца па курсе на апошні працоўны дзень месяца папярэдняга разліковага перыяду.

3. Паводле пунктаў 7.65–7.67 гэтага Зборніка плата (узнагароджанне) за эквайрынг аперацый устанаўліваецца зыходзячы з абароту гандлёвай кропкі ад 10 000 бел. руб., да апошняга чысла каляндарнага месяца, у якім арганізацыя гандлю (сэрвісу) далучылася да Дагавора аб прадастаўленні паслуг эквайрынгу ў ААТ «Белінвестбанк», зацверджанага рашэннем праўлення ААТ «Белінвестбанк» ад 1 красавіка 2019 г. (пракакол № 57) (у рэдакцыі, зацверджанай рашэннем праўлення ААТ «Белінвестбанк» ад 30 верасня 2019 г. (пракакол № 64), у тым ліку шляхам заключэння дадатковага пагаднення да дзейнага дагавора эквайрынгу, заключанага ААТ «Белінвестбанк» з арганізацыяй гандлю (сэрвісу).

4. Плата (узнагароджанне) паводле падпункта 7.65.2 пункта 7.65 гэтага Зборніка: не бярэцца за месяц, у якім выканана падключэнне абсталявання;

бярэцца ў поўным аб'ёме за месяц, у якім выканана адключэнне абсталявання, за ўсе падключаныя адзінкі абсталявання на 1 чысла дадзенага месяца.

5. Пункт 7.67 гэтага Зборніка прымяняецца для картак плацежнай сістэмы «Мір», JSB пры наяўнасці тэхнічнай магчымасці аказання паслуг эквайрыngu ў частцы выкарыстання картак дадзеных плацежных сістэм.

ГЛАВА 24
ПАКЕТНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ ФІЗІЧНЫХ АСОБ ПА АПЕРАЦЫЯХ ПРЫ ВЫКАРЫСТАННІ КАРТАК

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады
1)	Абаненцкая плата паводле пакету	0,99 бел. руб.	0,50 бел. руб.	1,99 бел. руб.	4,99 бел. руб.	14,99 бел. руб.	51,99 бел. руб.	0,65 бел. руб.
2)	Выпуск і штومесячнае абслугоўванне адной асноўнай асабістай дэбетавай карткі:							
	Тып карткі	Visa Classic	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)	Visa Classic або Mastercard Standard	Visa Gold або Mastercard Gold	Visa Platinum	Visa Infinite	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)
	Тэрмін дзеяння карткі	1 год	3 гады					
3)	Перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння	уклучана ў пакет						
4)	Падключэнне і карыстанне паслугай SMS-апавяшчэнне	не ўключана ў пакет	уклучана ў пакет выкарыстанне тарыфнага плану «Прыходны» са зніжкай	уклучана ў пакет выкарыстанне тарыфнага плану «Прыходны»	уклучана ў пакет выкарыстанне аднаго тарыфнага плану на выбар:	уклучана ў пакет выкарыстанне аднаго тарыфнага плану на выбар:	уклучана ў пакет выкарыстанне аднаго тарыфнага плану на	уклучана ў пакет на выбар: выкарыстанне тарыфнага плану «Прыходны»

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады
			50 працэнтаў ад памеру ўзнагароджання (платы), устаноўленай галавой 19 гэтага Зборніка		«Старт», «Прыходны», «Індывідуальны», «Ашчадны», «Міжнародны»	«Старт», «Прыходны», «Індывідуальны», «Ашчадны», «Міжнародны», «Оптыма»	выбар: «Старт», «Прыходны», «Індывідуальны», «Ашчадны», «Міжнародны», «Оптыма»	без узяцця дадатковай платы (узнагароджання) альбо тарыфнага плану «Індывідуальны» са зніжкай 50 працэнтаў ад памеру ўзнагароджання (платы), устаноўленай галавой 19 гэтага Зборніка
5)	Падключэнне і карыстанне сістэмай «Інтэрнэт-банкінг», «Мабільны банкінг» (Android, IOS)	уключана ў пакет						
6)	Выпуск і штомесячнае абслугоўванне дадатковай асабістай дэбетавай карткі:							
	БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ, БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»)	не прадастаўляецца	1 шт. на выбар		1 шт.	1 шт. на выбар	2 шт. на выбар	не ўключана ў пакет

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады
	Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка») «Чорная пятніца»	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет			1 шт. на выбар	2 шт. на выбар	1 шт. на выбар са зніжкай 90 % ад памеру платы (узнагароджання), устаноўленага главой 19 гэтага Зборніка
	Visa Gold, Mastercard Gold	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет					не ўключана ў пакет
	Visa Classic у рамках карткавага прадукту «Дзіцячая карта»	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет		3 шт.			не ўключана ў пакет
7)	Выпуск і абслугоўванне асноўнай карткі да рахунку ў валюце, што адрозніваецца ад валюты рахунку з пакетам паслуг:							
	Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Мощная картка») «Чорная пятніца»	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет		1 шт. на выбар			не ўключана ў пакет
	Visa Gold, Mastercard Gold	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет				1 шт. на выбар	не ўключана ў пакет

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады
8)	Падключэнне паслугі і атрыманне аднаразовых пароляў 3D-Secure для пацвярджэння здзяйснення плацяжоў	уключана ў пакет						
9)	Змена ПІНа карткі	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет				уключа на ў пакет	не ўключана ў пакет
10)	Выдача выпіскі па рахунку (картцы) на папяровым носьбіце за перыяд	не ўключана ў пакет				уключана ў пакет		не ўключана ў пакет
11)	Выдача даведкі аб наяўнасці рахунку і астатку грашовых сродкаў па ім	не ўключана ў пакет				уключана ў пакет		не ўключана ў пакет
12)	Накіраванне выпіскі аб аперацыях за папярэдні месяц на электронны адрас	уключана ў пакет (1 раз у месяц)						
13)	Тэрміновы выраб карткі	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет			уключана ў пакет		не ўключана ў пакет
14)	Унясенне наяўных грашовых сродкаў на картку ў пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк», за адну аперацыю	1 бел.руб., 1 долар ЗША, 1 еўра, 200 рас. руб. у валюце рахунку,	уключана ў пакет					

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады	
		доступ да якога ажыццяўляецца з дапамогай карткі							
15)	Выдача наяўных грашовых сродкаў:								
	у банкаматах ААТ «Белінвестбанк»	не прадастаўляецца	уключана ў пакет						
	у банкаматах ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і па картцы сістэмы Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»	не прадастаўляецца	уключана ў пакет						да 1 500 бел. руб. уключна ў месяц у банкаматах банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь без узяцця платы (узнагароджання); звыш 1 500 бел. руб. – 2,5% (мінімум 3 бел. руб.).
	у банкаматах банкаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (за выключэннем банкаматаў ААТ «Белінвестбанк», ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ «Белаграпрамбанк» і за выключэннем картак сістэмы	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет						

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады
	Visa International/Mastercard WorldWide у банкаматах ЗАТ «МТБанк»)							
	у банкаматах банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет			уключана ў пакет		не ўключана ў пакет
	у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў ААТ «Белінвестбанк»	5% (мінімум 8 бел.руб., 5 долараў ЗША, 5 еўра, 300 рас. руб. у валюце рахунку, доступ да якога ажыццяўляецца з дапамогай)	не ўключана ў пакет					уключана ў пакет
	у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў банкаў, за выключэннем ААТ «Белінвестбанк»	не прадастаўляецца	не ўключана ў пакет					
16)	Прадстаўленне інфармацыі аб балансе карткі работнікамі ААТ	не ўключана ў пакет						уключана ў пакет

	Паслуга/пакет	Віртуальны	Старт	Стандарт	Прэміум	Люкс	VIP	Найлепшыя гады
	«Белінвестбанк» пры звароце кліента па тэлефоне ў Кантакт-цэнтр							
17)	Адключэнне ад пакета паслуг	уклучана ў пакет	10 бел. руб.	12 бел. руб.	15 бел. руб.	180 бел. руб.	965 бел. руб.	уклучана ў пакет

Заўвагі да главы 24 гэтага Зборніка.

1. Ва ўсім іншым, што не агаворана ў гэтай главе, варта кіравацца іншымі нормамі гэтага Зборніка.

2. Для пакета «Люкс» уключаны:

абслугоўванне ў персанальнага менеджара;

кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;

кошт двух наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Platinum.

Кошт дагавора добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу складае 39 долараў ЗША (для кліентаў ва ўзросце 81 год і болей – 45 долараў ЗША) у беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дзень аплаты (афармляецца па жаданні кліента).

3. Для пакета «VIP» уключаны:

абслугоўванне ў персанальнага менеджара;

кошт паслугі арганізацыі «Кансьерж–сэрвіс» для картак плацежнай сістэмы Visa International;

кошт шасці наведванняў у год бізнес-залы па праграме Lounge Key трымальнікам карткі Visa Infinite.

Кошт дагавора добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за мяжу складае 39 долараў ЗША (для кліентаў ва ўзросце 81 год і болей – 45 долараў ЗША) у беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дзень аплаты (афармляецца па жаданні кліента).

4. Абаненцкая плата па пакеце «Віртуальны» бярэцца за ўвесь тэрмін дзеяння карткі за кожны другі і наступны пакеты паслуг, у валюце рахунку, доступ да якога забяспечваецца карткай, пачынаючы з другога і наступных пакетаў. Абаненцкая плата па пакеце «Віртуальны» бярэцца ў тым ліку за перавыпуск карткі па заканчэнні тэрміну яе дзеяння (з захаваннем нумара карткі) на працягу апошняга месяца тэрміну дзеяння карткі.

Абаненцкая плата па пакетах «Старт», «Стандарт», «Прэміум», «Люкс», «VIP», «Найлепшыя гады» бярэцца 1 раз у 30 каляндарных дзён.

Плата (узнагароджанне) не бярэцца па пакетах «Старт», «Стандарт», «Прэміум», «Люкс», «VIP», «Найлепшыя гады» на працягу першых 5 дзён з даты выдачы карткі.

Абаненцкая плата па пакетах «Стандарт» (у доларах ЗША, еўра, расійскіх рублях), «Прэміум» (у доларах ЗША, еўра), «Люкс» (у доларах ЗША, еўра), «VIP» (у доларах ЗША, еўра) бярэцца ў беларускіх рублях па курсе куплі замежнай валюты па аперацыях з карткамі, устаноўленым ААТ «Белінвестбанк» на дзень і час здзяйснення аплаты.

5. У рамках пакетнага абслугоўвання фізічных асоб не ажыццяўляецца выпуск і абслугоўванне карткавых прадуктаў:

«Універсальная карта», «Картка студэнта», «Вучнёўская картка», «Картка супрацоўніка» на базе картак Visa Classic, Mastercard Standard;

«Экалагічная карта» на базе картак Visa Classic Rewards;

«Пенсіённая картка» на базе картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»);

«JOKER» на базе картак Visa Gold Rewards;

«Асабістая з індывідуальным дызайнам», «Карта заўзятара» на базе картак Mastercard Gold.

6. Плата (узнагароджанне) за адключэнне ад пакета паслуг бярэцца пры скасаванні дагавора (закрыцці рахунку з карткай) да заканчэння тэрміну дзеяння асноўнай карткі на падставе пісьмовай заявы кліента.

Плата (узнагароджанне) за адключэнне ад пакета паслуг не прымяняецца:

пры перавыпуску карткі ў рамках дзейнага пакета паслуг;

пры пераходзе на пакет паслуг больш высокага ўзроўню (з больш высокай абаненцкай платой);

пры скасаванні дагавора рахунку ў сувязі з заканчэннем тэрміну дзеяння карткі (у тым ліку па ініцыятыве кліента);

у выпадку смерці кліента.

7. Да пакета «Найлепшыя гады» падключаюцца фізічныя асобы-рэзідэнты Рэспублікі Беларусь:

пры дасягненні агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту ў Рэспубліцы Беларусь;

іншыя асобы, якія маюць права на атрыманне пенсіі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, пры прадастаўленні дакумента, які пацвярджае права на атрыманне пенсіі;

асобы, якія не дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту, але не раней як за 3 месяцы да дасягнення агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту ў Рэспубліцы Беларусь.

Для пакета «Найлепшыя гады»:

уклучана арганізацыя паслугі «ВІВ-Кансърж» тэрмінам на 1 год;

пры заключэнні ў ААТ «Белінвестбанк» дагавора добраахвотнага страхавання ад траўм «Экспрэс», дагавора добраахвотнага комплекснага страхавання маёмасці і грамадзянскай адказнасці яго карыстальнікаў, дагавора добраахвотнага комплекснага страхавання домаўладанняў і грамадзянскай адказнасці пры карыстанні імі з Белдзяржстрахам прадугледжана зніжка ў памеры 15% ад сумы страхавога ўзносу.

Пры адсутнасці ў наяўнасці загатоўак картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ эмісія карткі ў рамках пакета «Найлепшыя гады» ажыццяўляецца на базе картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»).

8. У рамках карткавых пакетаў «Стандарт», «Прэміум» па жаданні кліента ажыццяўляецца выпуск і перавыпуск карткі ў сувязі з заканчэннем тэрміну яе дзеяння для асноўнай/дадатковай карткі з выкарыстаннем заготоўак з біяраскладальнага пластыку.

Заўвагі да раздзела VII гэтага Зборніка.

1. Плата (узнагароджанне) не бярэцца за выдачу наяўных грашовых сродкаў з бягучых (разліковых) рахункаў, доступ да якіх забяспечваецца пры выкарыстанні карткі, у наступных выпадках:

калі картка кліента канфіскавана прыладай самаабслугоўвання (банкамат, інфакіёск) альбо забыта кліентам у дадзеных прыладах і пры наяўнасці заявы кліента на вяртанне такой карткі;

пры страце, крадзяжы карткі і ўнясенні яе ў стоп-ліст;

у выпадку заканчэння тэрміну дзеяння карткі;

калі картка знаходзіцца ў стадыі вырабу (да моманту паступлення яе ў падраздзяленне ААТ «Белінвестбанк»), пры гэтым да рахунку няма іншых актыўных картак.

Выдача наяўных грашовых сродкаў з бягучых (разліковых) рахункаў, доступ да якіх забяспечваецца пры выкарыстанні карткі, ажыццяўляецца ў памерах не больш за наяўнасць даступных грашовых сродкаў па картках, з абавязковым часовым уключэннем картак у апэратыўны стоп-ліст.

2. Для картак БЕЛКАРТ у рамках абслугоўвання дэбетаўных і карпаратыўных картак, эмітаваных ААТ «Белінвестбанк», не прадастаўляецца магчымасць ажыццяўлення аперацый за межамі Рэспублікі Беларусь (за выключэннем картак БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ-Maestro («Моцная картка»), БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ), у тым ліку выдача грашовых сродкаў па картках у пунктах выдачы наяўных грашовых сродкаў і ў банкаматах банкаў-нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.

Карткі БЕЛКАРТ-ПРЭМІУМ прымаюцца да абслугоўвання ў сетцы плацежнай сістэмы «Мір» і яе плацежных сістэм-партнёраў (у Расійскай Федэрацыі, Арменіі, Казахстане, Кыргызстане, Турцыі).

3. Плата (узнагароджанне) паводле пунктаў гэтага раздзела, устаноўленая ў замежнай валюце, бярэцца ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дату аплаты, акрамя платы (узнагароджання) паводле пунктаў 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11, 7.18, 7.19, 7.20, 7.46, 7.49, 7.53, 7.54 гэтага Зборніка.

4. Заўвага да пунктаў 7.18, 7.36, 7.53 гэтага Зборніка.

Пры змене ПІН-кода карткі паслуга па паўторнай адпраўцы ПІН-кода па ініцыятыве кліента з дапамогай SMS-паведамленняў не прадастаўляецца.

Х. ЗАЎВАГІ ДА ЗБОРНІКА

10.1. Скарачэнні, якія выкарыстоўваюцца па тэксце гэтага Зборніка:

ААТ «БВФБ» – ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа»;

СКВ – свабодна канверсоўная валюта;

ОКВ – абмежавана канверсоўная валюта;

OUR – усе выдаткі адносяцца на рахунак адпраўніка;

SHA – выдаткі на баку адпраўніка адносяцца на рахунак адпраўніка, выдаткі на баку атрымальніка адносяцца на рахунак атрымальніка;

BEN – усе выдаткі адносяцца на рахунак атрымальніка сродкаў;

РУП «РЦДКП» – РУП «Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папер»;

ПДВ – падатак на дабаўленую вартасць.

10.2. Пры пералічэнні ААТ «Белінвестбанк» сродкаў за аперацыі, якія абкладаюцца падаткам на дабаўленую вартасць, кліентам павінны быць пазначаны рэквізіты: «стаўка ПДВ», «сума ПДВ», «усяго кошт з ПДВ».

10.3. Для разліку платы (узнагароджання), якая падлягае выплаце кліентам ААТ «Белінвестбанк», прымяняецца памер базавай велічыні, устаноўленай заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на момант выплаты.

